



Кожнаму
месяцу —
па вежы
СТАР. 4



Рэвалюцыйныя
тайны
Смольнага
СТАР. 4



«Беларускія
азёры —
як у Швейцарыі»
СТАР. 13

ЦЫТАТА ДНЯ



**Андрэй КАБЯКОЎ,
прэм'ер-міністр:**
«Роля прадпрымальніцтва ў нацыянальнай эканоміцы, стварэнні новых працоўных месцаў і ўстойлівым сацыяльным развіцці высокая. Гэты сегмент эканомікі здольны хутка рэагаваць на зменлівыя ўмовы рынку, генерываць і ў кароткі тэрмін увасабляць інавацыйныя ідэі ў рэальныя праекты, займаць новыя нішы на рынках тавараў і паслуг, пашыраць сваю прысутнасць на знешніх рынках. Урад будзе і надалей усяляк падтрымліваць развіццё прадпрымальніцтва, рэалізоўваць на практыцы новыя формы і механізмы ўзаемадзеяння дзяржавы і бізнесу».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 14.11.2017 г.			
Долар ЗША		1,9932	▲
Еўра		2,3204	▲
Рас. руб.		0,0336	■
Укр. грыўня		0,0752	▲



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

14

ЛІСТАПАДА 2017 г.

АЎТОРАК

№219 (28583)

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

ТАКІ ФІНАЛ — НЕ ПАРАЖЭННЕ, А ПОСПЕХ

Беларускія тэнісісткі хоць і прайгралі вырашальны матч Кубка Федэрацыі, але біліся там да канца

Упершыню Мінск прыняў настолькі маштабную падзею ў гэтым відзе спорту. Корт «Чыжоўка-Арэны» пачаў рыхтавацца задоўга да старту гучнага фіналу, ад лядовай пляцоўкі там не засталася і следу. Два дні вялікага тэніса ў сталіцы чарговы раз паказалі, наколькі цёплы прыём аказваюць беларускія балельшчыкі.

Пра тое, што ў матчы з амерыканкамі нашым дзяўчатам прый-дзеца цяжка, ведалі ўсе. Беларускі — дэбютанткі сусветнай групы, амерыканкі — 17-разовыя ўладальніцы трафея (цяпер ужо

18-разовыя), акрамя таго, саперніцы на галаву вышэйшыя ў сусветным рэйтынгу. На нашым баку былі трыбуны, стабільнасць Аляксандры і агонь Арыны.



Фота БЕЛТА

СТАР. 3

ПЕГАС ЖАДАЕ ДОБРАЙ ДАРОГІ



Фота Аляксандра КІСІЧУКА

Зусім нядаўна ў Слуцку адкрылася новая аўтазаправачная станцыя. Цікава тое, што на новай АЗС устаноўлена арыгінальная металічная скульптура. Крылаты конь Пегас тут з'явіўся невяпадкова — менавіта ён змешчаны на гербе старажытнага Слуцка. Многія аўтамабілісты, што праязджаюць міма, прыпыняюцца, падыходзяць да дзіўнай фігуры, разглядаюць яе. Вось Мікалай ШЫЛА са Столінскага раёна са сваёй пасажыркай Вольгай НІКІЦІНАЙ, на сваім скутары едучы ў вёску Вялікая Сліва Слуцкага раёна, таксама спыніліся, каб дакрануцца да міфічнай істоты.

■ «Звязда» даследуе праблему

КОЛЬКІ КАШТУЕ ЭКАНОМІЯ?

Пра лічыльнікі на батарэях і зніжкі на цяпло

Чым «цяжэйшыя» становяцца ў жыроўках радкі аплаты за ацяпленне, тым больш мы пачынаем задумвацца пра тое, як на гэтым эканоміць. Асабліва калі батарэі ў кватэры непамерна гарачыя, усур'ёз разважаеш аб неабходнасці ўстанавіць на іх цеплалічыльнік. Але, аказваецца, дазволіць сабе знізіць аплату камунальных паслуг за ацяпленне можа далёка не кожны. Па-першае, уста-ноўка абсталявання для гэтага абыдзеца

крыху больш за 100 рублёў на адну бата-рэю. Па-другое, некаторыя аніак не змо-гуць зрабіць гэта ў старых дамах, бо не дазваляць тэхнічныя рэсурсы жылля. Па-трэцяе, без згоды як мінімум 75% сусе-дзяў ніводнаму гаспадару ў сваёй кватэры нават пры наяўнасці грошай, інжынерных магчымасцяў будынка і жадання «ўсталя-ваць эканомію» не ўдасца, асабліва пры вертыкальнай сістэме разводкі цяпла.

Немэтазгодна тэхнічна

Арганізацыя пакватэрнага ўліку і рэгулявання цяпла дазваляе зберагаць 10—15% энергіі, сцвярджа-юць спецыялісты. Наладзіць разлік індывідуальнай аплаты за ўжытае цяпло можна, калі на батарэях жы-хараў маюцца пакватэрныя прыборы ўліку: размер-кавальнікі цяпла або індывідуальныя прыборы ўліку цеплаэнергіі (цеплалічыльнікі). А расход энергіі на ацяпленне будынкаў вызначаецца па паказчыках групавога прыбора ўліку.

СТАР. 4



ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!
Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008